

проза

проза

Міра Лукша



Тры навэлы

Падпольшчык

Цэзар, размашиста памахваючы пустой абвіслай сеткай, коўзаючыся па абледзяnelай вулачцы съпяшаўся ў маркет «ABC» у цэнтры Беластоку. «Ой, як добра цяпер, — усё можна купіць, ня тое, што за той абрыйдлай камуны!» — цешыўся Цэзар.

Купіў у мясным аддзеле 200 грамаў паляндвіцы і аж 300 грамаў ліверкі. Заехаў з вялікім возікам у другі аддзел — з каляскай лягчэй, хоць разъвярнуцца цяжка, трэба шмат натугі і кемлівасці, каб не сутыкнуцца з іншымі пакупнікамі ці не зваліць тавар з паліцаў. А то паб'еш які слоік, і плаці! Не наясіся, а грошы выдай. Маюць жа яны ў краме на ўтруску ды ўсушку свае сумы, палічылі б гэта за нешчасльвы выпадак, а то не — дзяруць, плаці, пенсіянер-разявака! А колькі тых грошай у былога «працуючага інтэлігента»! За што мы ваявалі?! Ну, за што здароўе Цэзар страціў? Нервы

зъела яму тая камуна! Ды калісь то хоць у які камітэт накіраваўся б! А ён нядайна пайшоў быў са сваім ідэямі ў будынак новай кіруючай сілы, а там – ні аднаго знаёмага! Усе нейкія маладыя, кар'еру робяць, а з тых, хто разам біўся з нячыстай сілай... Дзе яны? А мо яны такія ж падпольшчыкі, як у той час, у гады барацьбы. Тады гэтак скрываўся моцна, што ніхто пра і ня ведаў, і сёньня ня ведае? Ні бясыпека, ні ў той час міліцыя, ні шэрыйя члены арганізацыі, ні грамадства?.. А ў новых камбатанты пішацца, пэўна, з 20 мільёнаў грамадзянаў; будзе іх столькі, як партызанаў у другой сусветнай...

Укінуў Цэзар у сваю каляску макароны «Danuta», ячменную здаровую кашу, паўхлеба, торбачку фасолевага супу. Заўважыў, што ад нейкага часу, захіляючыся ад іншых, пасоўваецца ўсё за ім да ім нейкі дзіўны тып у доўгім шэрым плашчы, у капялюшы насынутым на брывы ды ў цёмных акулярах. А ў вазку ў яго ўвесь час пяць торбаў з цукрам. Для прыліку, подлы гад, адно той цукар возіць, а ўсё толькі сочыць за народам, а ад Цэзара дык і не адступае. У які бок стары ні кінецца са сваёй каляскай, той асобенъ зараз жа ў пару метрах і прэцца за ім. Халодныя кансьпірацыйныя дрыжыкі забегалі па сыпіне былога падпольшчыка. Уцячы! Дык жа з гонарам трэба, бяз гонару зусім жа неганарова, хай бы і галаву пакласці... Чаму ён у школе вучыў сваіх выхаванцаў? Што дзяды з бабамі і бацька з маткам перадавалі — ну, кто ты естэс? Уцякаць?.. Перад кім? Ну, хто цяпер пасылае такіх асобеняў, каб сачылі за пажонднымі грамадзянамі? Ды хто, хто цяпер кіруе краінай?!? Мы гэта ўсе добра ведаем! Не паддамося такім!

А гэты гад, заўважыўшы, што Цэзар рассакрэціў яго, выйсьця ўжо ня меўшы, вось падкаціў сваю каляску ды пытае:

— Шаноўны пан, вы дражджэй ня бачылі? Няма разуму ў гэтых прадаўцуў, — раз кладуць іх туды, раз сюды!! А мо ўжо яны „выйшлі”?

— Нікуды дрожджы ня ходзяць! — азваўся ў Цэзары настаўнік. — Вы хіба не разумееце?

— Вядома, пан прафесар. Памятаю гэта з вашых уроўкаў! — засымяўся таямнічы чалавек і прыўзняў свой капялюш.

На Цэзара глянулі чырвоныя ад перапою вочы ягонага найлепшага былога вучня Януша К.

— Што нам тая школа дала! Лепш менш цытатаў на памяць давалі, а больш вучылі, як выжываць, — паляпаў па торбах з цукрам Януш К.

— Добра, што хоць хімія чалавеку да чагосьці прыдаецца ў жыцці.

Нетутэйши

Найлепш, кажу табе я, Васіль Шпак з вёскі Шпаковічы родам, адпачываць на ўлоныні прыроды. Хто дурэе ад Канарскіх астрavoў, хто ад Тунезіі, а я хвалю сабе адпачынак пад роднай грушкай. У Шпаковічах. Хатка там дзядоўская, па дзедку, значыць, трymаецца яшчэ зямлі. Думаў прадаць калісьці, ды добра, што апамятаўся. Люблю я час ад часу самотна параздумваць, каб ніхто мне на вочы не зьяўляўся. А там такую магчымасць маю — суседзяў ўсё менш, на пляшку на халіву ня пруцца, а калі і пачастуеш, то такі ўжо зашмат ня вып’е. Праўда, даехаць там цяжэй стала, бо цягнікі адмянілі, аўтобус даязджае як яму хочацца. Але аўто

ёсьць у мяне, хай і ня вельмі важнае – усё ж папыркае, папырхае, ды і давязе.

Лягу сабе на выгане, жывоцік свой пад неба выпнуну, сонейка яго лашчыць, песьціць, загар малюе. Ну ці ня горшы мой загар за канарскі? Кум мой Андрусь Віцюк майм знаёмым шле паштоўкі з далёкага краю, як дамовіліся, што то я быццам бы адтуль прывітаныні дасылаю.

Не, што ты, грошы ў мяне ёсьць! Можна было б заехаць у ту ю далёкую краіну. І быў я там ня раз, бо асяроддзе патрабуе ад чалавека, каб бываю. Не бываеш — няма цябе, і ўсё! Нават у садку, кажа Шпак, калі трэба было зрабіць фотавыставу «Мае канікулы», унук мой саромеўся даваць здымак з вёскі. Засымялі б яго смаркачы, бо іх бацькі паказвалі якую там Францыю ці Грэцыю. Зрабіў я яму быў здымак на карове, дык салгаў, што ў Іспаніі быў, а Красуля гэта той славуты бычок, якога зараз пагоняць на карыду. Вядома, гаўнючкі не паверылі, бо дзеці цяпер не такія як калісь былі, ведаюць больш, чым нават трэба. Прыйзнаўся ўнучак, што жартаваў толькі. Але татку ледзь галаву не аб'еў, што нікуды не павёз яго летам, а канчаў праект ды дзіцё выправіў у вёску, у прадзедаву хату. А да мяне таксам прэтэнзіі сын мой меў, а больш можа і нявестка — ну што гэта за дзяды цяпер павяліся — самі яшчэ працуяць, замест каб унукамі займацца? Але грошы дай, не адмовяцца, от дзеткі!

І, кажа Васіль, зноў заманулася мне паехаць у Шпакі. Прыйдалося б рамонт які зрабіць, а то ўсё часу мала... Запакаваў сёе-тое апрануцца ды паесьці, сеў у сваю таратайку ды пакаціў у родную вёску.

Вёска як вёска, бы трохі цішэйшая ад апошнягі візіту... Ды не, разгудзелася, і то як! Аж цёмна стала за шыбай лабавой!

— Напалі на мяне камары! — яшчэ і цяпер, на ўспамін пра жахлівае здарэньне Васіль Шпак размахвае рукамі, бы адбіваецца ад камарынага рою. Тысячы крыважэрных тутэйшых камарыц білі насамі ў шкло, вырочаліся на прынаднага кругленькага пасажыра, цікавалі, дзе найбольш мяккацелы ды сакавіты ён!..

— А я ж тутэйшы! — кричуць у жаху Васіль Шпак і цягнуўся да сотовага тэлефону, бо ўжо востраносыя пачалі праціскацца, як яму здавалася, праз усе шчыліны яго «Лады». — Вы што, не пазналі мяне, гадаўкі?! Каго тут вызываць, прасіць ратунку?! Ці то пажарнікаў, ці скорую... Назад перці ў свой Беласток!

Ды тут падышоў да Васевага нібы-то-аўто Сыцёпа Кірмуць са сваім «Спортам» за губой, пыхнуў дымам, густа кашлянуў, і крыважэрныя камарыцы затхнуліся атрутным дыхам нікаціну, загулі-закахэкалі і з піскам далі ходу з поля бітвы... Ідылія!

Райка і шырыае люстэрка

Стаяла Райка ў жалезнай краме. У добрую пару трапіла Райка туды на працу, бо і час быў агульна добры, як кажуць людзі, і Райка будавалася, а сама вёска расла ў сілу ды людзі жылі ў дастатку. Памятаецце?

Было тады ў вёсцы каму купляць. А што купляць! Які выбар, тое і купіш, абы грошы меў. У жалезнай Райчынай краме — усё: хочаш вядро — бяры, колькі на рукі *паложана*, апе ёсьць, праўда, адны цынкавыя.

Бяры тканіну, чобаты гумовыя, газу, ровар нават, дамскі і з рамай, бо два стаяць... А люстэрак можаш купіць колькі хочаш, каб памадай (ёсьць таксама яна ў жалезнай Райчынай краме) вусны крыва не памалываць ды не разрэзацца брытвай (ёсьць і яны) ад вуха да вуха. А адно, найбольшае люстра, вісіць у Райкі за съпінай, ды не прадае яна яго, не. Выйдзе пакупнік з крамы, яна ў тое люстэрка ўзіраеца, пытаючыся:

— Скажы мне, любае люстэрка, ці ёсьць ад мяне ў гміне хто прыгажэйшы ды разумнейшы? Зырчэйшы і хітрэйшы? Ну, скажы, люстэрачка любае, іхто такі не паявіўся?

А люстрэка блісъне-жахне маланкай ды прамовіць:

— Няма, Райка, ад цябе гладчэйшай бабы ва ўсёй Энскай гміне, ні больш кемлівай, няма, і быць ня можа!

Расыце Райка ў моц жаноцкую, гладчэе, а і будуеца, ня крыўдзячы зусім ГСу. Усім добра. Бо так і трэба, Народ мае чобаты і вёдры, Райка мае мураванку, ГС пра прыбытак дбаць ня мусіць, абы хапіла ўжэнднікам на прэміі. Люстэрка не запацее, хукае ўласным гарачым дыхам на яго Райка са сваіх пухкіх гарачых грудзей, паліруе яго ўласнай насовачкай, а яно не шчадзіц ёй кампліментаў, зусім ня менш чым камендант і дырэктар пачатковай школы, не гаворачы пра мужа Райчынага, прымачка Цімошку, што ціха солтысуе, пашаньку арэ кулковым трактарам, пра ўласны камбайн мроіць...

Жылі б далей усе ў справядлівасці доўга і шчасліва, каб не Сьняжына, Цімошкава далёкая пляменьніца. Вырасла, гадаўка, хутка так, а харошая, халерка! Кончыла эканамічны ліцэй у Беластоку, ды жыць там ня хоча чамусыці! Дай ёй клуб! Даў ёй клуб Цімошка-солтыс, даў ёй усяго іншага, каб толькі ня ведала Райка, бо што мае ведаць яна стоячы ў жалезнай краме пра тое, што робіцца ў хаце тады, калі яна там стаіць або едзе ў гміну? Традыцыйна зноў аднойчы запыталася ў люстэрка Райка пра сваю красу ды разум, а ямо памутнела ды ціха скрыпнула:

— Харошая ты, Райка, як райскі яблычак, і хітрая, як лісічка, але хітрэй ды прыгажэй ад цябе Сьняжына!

Думала Райка швагерку разарваць як жабу, меркавала камерцыйна зьнішчыць клуб, дзе ня толькі жалезнае, але і вадкаснае прадаеца, рыхтавалася нават насладаць на яе рускую мафію... Ды тая мафія сама ж са Сьняжынай сувязь трymае, паставіле ёй „Раял“. А калі ў аколіцы пачалі дзейнічаць яшчэ дзесяць прадпрымальнікаў-кіяскёраў, апалі ў Райкі руکі ніжэй грудзей. Найгорш, што вёдраў цынкавых амаль ніхто купляць ня хоча, ды і Цімошка перавёўся да маладзейшае разам з нованабытым камбайнам.

Люстэрка шкада. Нікога ўжо яно не пахваліць лісльіва, нікому і горкай прауды ня ўрэжа. Ляжыць цяпер, у аскепках, на съметніку за гміннай малачарній.

